

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1р.80
1 год	3р.30

АДРАС РЕДАКЦЫ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Телефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольная 25, телеф. № 903.

ГОД ВЫДАНИЯ Х.

Кашт асобнага № 2 кап.

Усебеларуская нарада па транспарту
 4-га жніўня пры ЦК ЛКСМБ склінаецца Усе ела-русная нарада па транспарту з наступнай абвесткай дню.

1. Папярэдня вынікі падрыхтоўчай кампаніі да перавыбару фабзавмясцінамаў і далейшыя задачы.
2. Аб ходзе падрыхтоўкі да асення-зімніх перавозак.

На нараду прадстаўлены месцы наступным акругам Віцебску—3, Гомелю—3, Оршы—3, Полацку—2, і Жлобінскаму р-ну 3.

З Менску павінны прысутнічаць усе сэкратары цэхавых ячэяў МББ чыгункі.

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЎ, ЗЛУЧАЙТЕСЯ!

Чырвоная Зьмена

№ 177 (1144) | НЯДЗЕЛЯ, 3-га жніўня 1930 г.

Будзем тварцамі сустрэчных прамфінплянў

31-га кастрычніка мы прыступім да выканання кантрольных лічбаў вызначаных для 3-га году п'яцігодкі, які павінен быць годам разгортвання сацыялістычнага на-ступлення па ўсім фронце. За гэты год нам патрэбна ўзняць рост вытворчасці прамысловасці так, каб у раўняўся ўсёй даваеннай пр-дукцыі, зьяўляючыся годам выка-навання і перавыканання прамфін-плянў па ўсіх паказчыках, колькасць і якаснях, пад дэзунгам вы-канання п'яцігодкі ў чатыры гады.

Выкананне гэтых задач патра-буе ад усеі пролетарскай грамад-зянскай максималнага выкарыстан-ня ўсіх унутраных сіл і магчы-мых для ажыццяўлення па-стаўленых аздач і ставіць перад усеі комсамольскай арганізацыяй, як адну з баявых і неадкладных аздач, мобілізацыю энтузіязму і ініцыятывы на барацьбу за разгорт-ванне фронту у выкананні і пера-выкананні кантрольных лічбаў.

Усёй комсамольскай арганізацыяй Беларусі задачу тэрміновага пера-ключэння—падпарадкавання ўсёй сваёй штодзённай працы разгорт-ванню масавай работы па прапра-цоўцы кантрольных лічбаў, 100 проц. ахолу комсамольцаў рабочых і рабочай моладзі соц.спарборніцтвам і ўдарніцтвам, павышаючы якасць гэтага спарборніцтва і арганізацыю сустрэчных прамфінплянў па ўсіх фабрыках і заводах.

Комсамольскія камітэты і лчэйкі, юнкоры павінны, ня губляючы ні-воднай хвілінкі, арганізаваць пра-цу па масавай прапрацоўцы кантрольных лічбаў, выкарыстоў-ваючы ўсе формы і метады масавай працы на вытворчасці. Не павінна быць ніводнага цэху, рабочага, які-б ня ведаў кантрольных лічбаў 3-га году п'яцігодкі, які-б ня ўдзель-нічаў у арганізацыі сустрэчнага прамфінплянў.

Прыцягнуць самыя шырокія колы рабочых і рабочай моладзі да вы-творчага планавання, шырока выка-рыстаць практыку арганізацыі пла-нава-операцыйных груп-брыгад, прыцягваючы на дапамогу ў іх працы спецыялістаў перадавікоў і адміністрацыйна-тэхнічны персонал, накіроўваючы лепшых комсамоль-цаў ударнікаў на працу ў цэхавыя, часовыя кантрольныя камісіі, гру-пуемы вакол іх працы працу ўдар-нікаў і ўдарных брыгад.

Комсамольскія арганізацыі павінны зараз-жа ўключыцца па пра-панове „Комсамольскай Правды“ на правядзенне другога ўсёсялянага палёгу „Лёгкай Кавалерыі“ па правярцы падрыхтаванасці гаспа-дарчых апаратаў да прапрацоўкі кантрольных лічбаў, агляду планва-вага апарату і падрыхтаванасці да арганізацыі сустрэчных прамфін-плянў.

Праца комсамольскіх ячэяк павінна ісці пад дэзунгам: „Няма ніводнай вытворчай комсамольскай лчэйкі і камітэту, які-б іпні да Х з'езду ЛКСМБ і IX УсеЛКСМ без сустрэчнага прамфінплянў, раз-гортваючы ў працы сацыялістычнае спарборніцтва.

Трэцяму году—сустрэчны прамфінпл Н ад варштату—ДА БРЫГАДЫ, ад брыгады—ДА ЦЭХУ, ад цэху—ДА ЗАВОДУ—вось шлях сустрэчнага прамфінплянў, які мобілізуе скрытыя нескрыстаныя ўнутраныя рэсурсы

Напярэдадні трэцяга году п'яціг дні

Усім комсамольскім газетам

Пачынаем мобілізацыю комсамолу і шырокіх мас рабо-чай моладзды на абгаварэнне і распрацоўку кантрольных лічбаў новага гаспадарчага году.

Арганізуйце шырокае распаўсюджанне вопыту рабочых і комсамольцаў заводу імя Карла Маркса.

Сустрэнем новы гаспадарчы год сустрэчным прамфін-плянам.

Чакаем адказу на выклік.

„КОМСАМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“.

Прымдем выклік

Рэдакцыя „Чырвонай Зьмены“ прымае выклік „Комсамольскай Правды“ і прыступае да практыч-най працы па мобілізацыі ўвагі працоўнай моладзі і ўсіх рабочых на справу выкарыстання вопы-ту рабочых Ленінградзкага машына-будуўнічага заводу імя Карла Маркса на складанні і правядзен-ню сустрэчнага прамфінплянў на ўсіх заводах і фабрыках Беларусі.

Рэдакцыя чакае ад комсамоль-скіх колектываў, прадпрыемстваў водгукаў на гэтую ініцыятыву з

тым, каб сустрэчным прамфінплян-нам мобілізаваць рабочыя масы на выкананне і перавыкананне кан-трольных лічбаў трэцяга году п'яці-годкі.

Сустрэнем трэці год п'яцігодкі са-цыялістычнага будаўніцтва падрых-таванымі. Ад варштата да брыгады, ад брыгады да цэху, ад цэху да заводу павінен быць складзены су-стрэчны прамфінплян кожнага прад-прыемства.

Чакаем водгукаў!

„Чырвоная Зьмена“.

Даме сустрэчны

Трэці год п'яцігодкі прадугледжвае вялікае пашырэнне прадукцыйнасці нашай вытворчасці, вялікае павыш-чэнне рэальнай зарплаты і палепш-чэнне ўльтура-бытавога становіш-ча пролетарыяту.

Гэты год павінен даць значнае павышэнне вытворчай прадукцыі, бо калі па п'яцігодцы рэспубліканская прамысловасць павінна была выпус-ціць за 2-30 гаспадарчых год вывазоў прадукцыі, па ад ускрытых цэнах 1926-27 год, на 200,2 млн. рублёў, па прамфінплянў 1929-30 г.—на 293,7 млн рублёў, чакаецца, што вываз пр-дукцыі прамысловасці складзе 288,3 млн. рублёў, што дае павышчэнне с пр-дц мінулага году на 83,2 проц. пры невялікім недавыкананні яго.

На капітальнае будаўніцтва па п'яцігодцы меркавалася затраціць 36,1 млн. рублёў, прамфінплян-жа багу-чата году гэтая сума павялічана да 44,5 млн. руб.

У мінулым годзе рэспубліканская прамысловасць дала 17,5 млн. руб. прыбытку, сёлета-ж мяркуецца атры-маць ужо 89 млн. рублёў.

3-ці год п'яцігодкі далёка абгоніць мінулыя разлікі на гэты год, бо калі пры складанні п'яцігодкі меркавалася выпусціць на 280 млн. р блёў пр-дукцыі, дзяк сучаснае становішча пра-мысловасці пака вае, што прадукцыя будзе выпушчана на 616 мільёнаў рублёў.

Такі-ж вялікі ўздым прадугле-джваецца і па асобных галінах вы-творчасці. Летась па металыя пр-мысловасці было выпрацава на про-дукцыі на 30,5 млн. руб., сёлета бу-дзе выпрацавана на 72,72 млн. рублёў. Скуравая вытворчасць вы працоўна ў мінулым годзе 22 млн. пар абутку, сёлета будзе выпушчана 42 мільё-ны пар.

Усе гэтыя лічбы з'яўдаюць аб тым, што пашырае выкананне намечаных кантрольных лічбаў па 3-цім годзе п'яцігодкі магчыма толькі пры яшчэ большым разгортванні сацыялістычна-га спарборніцтва і ўдарніцкага руху, пры лепшым скарыстанні ўсіх унутраных магчымасцей, унутраных рэсурсаў.

Факты сведчаць аб тым, што пры-пувай удалай арганізацыі працы, мо-білізацыі грамадакай думкі і энтузіяз-му моладзі і ўсіх рабочых магчыма дасягнуць найлепшых вынікаў. Так, напрыклад, на Гомельскім заводзе „Со-цыялізм“ працуе маладзёжныя клённы-ны цэх. Раней у гэтым цэху працава-ла 12 чалавек у дз вех з менах, а за-

працоўных. І вось рабочы ўдарнік Жогін піша:

„Тры месяцы назад я выпускаў 50 рыфленых цыліндраў, зараз вы-пускаю каля 100 у дзень.

Сабекошт маёй операцыі раўняўся 13 капейкам за 1 цыліндр, зараз ён знізіўся да 6. Заработак мой ад гэтага не пашыраўся, а нават павы-лічыўся на 30—40 проц.

Зараз наша майстэрня выступіла ў сустрэчным прамфінплянам, які прадугледжвае павялічэнне прагра-мы ў будучым годзе на 130 проц. Так як я зьяўляюся ўдарнікам, я ўношу сваю долю. Я абавязуюся ў парадку выканання сустрэчнага прамфінплянў, павялічыць выпуск яшчэ на 40—50 цыліндраў і знізіць сабекошт на 30 проц. Улічваю-чы недахоп кваліфікаванай рабочай сілы я абавязваюся абслужыць яшчэ адзін варштат.“

Ідэя сустрэчнага прамфінплянў павінна ахапіць усе нашы фабрыкі і заводы. Кожны рабочы, кожная брыгада, цэх павінны выставіць свае прапановы, свой плян.

Да гэтага часу яшчэ цэлы шэраг прадпрыемстваў адстае ў справе выка-навання прамфінплянў, вельмі часта прадпрыемствы прыступалі да працы без прамфінплянў і першыя кварталы мінулых гадоў п'яцігодкі праходзілі без усялякай п'ячавасці. У трэцім годзе п'яцігодкі гэтыя праблемы павінны быць знішчаны, і прамфінплян трэцяга году п'яцігодкі павінен быць выданы кожнаму рабочаму да пачатку работы.

Наша комсамольская арганізацыя ў справе арганізацыі ў стварэнні су-стрэчнага прамфінплянў павінна пра-віць максымум энэргіі і ініцыятывы на ажыццяўленне гэтай справы.

Перадавыя заводы павінны ўзяць ца „грамаліт бункір“ адстаючыя, дапа-магаць у працы. Комсамольскія мала-дзёжныя цэхі, брыгады павінны зья-віцца перадавымі атрадамі ў справе складання сустрэчнага прамфінплянў, павінны павесці за сабой усю астат-нюю працоўную моладзь.

Толькі пры правільным складанні сустрэчнага прамфінплянў можна будзе выжыць тая вялікая страта, якія маюцца зараз на прадпрыемствах, можна будзе павесці сапраўдную ба-рацьбу за зніжэнне сабекошту і выстаўлення на трэці год п'яцігодкі кантрольных лічбы на зніжэнне сабекошту на 11 проц. могуць быць выкананы.

Ад варштата да цэху, ад цэху да заводу павінен выйсці сустрэчны прамфінплян на сустрэчу агульным плянам нашай народнай гаспадаркі з тым, каб пры арганізацыі ўсіх унутра-ных рэсурсаў краіны, заволаў і па-собных цэхуў трэці год п'яцігодкі быў пашырава выканан.

Л. Гя.

IX Усесаюзны зьезд УсеЛКСМ склінаецца 1 сьнежня

Усім арганізацыям УсеЛКСМ

ЦК УсеЛКСМ паведамляе, што па просьбе шэрагу мясо-вых партыйна-комсамольскіх арганізацый і ў сувязі з праха-дзімым лівідацый аруг, а таксама прахаджэнне ўборач-най кампаніі тэрмін сільку IX Усесаюзнага з'езду УсеЛКСМ пераносіцца на 1 сьнежня 1930 г.

Зьезд адбудзецца ў Маскве.

Парадак дня з'езду наступны:

1. Даклад аб міжнародным і ўнутраным становішчы.
2. Справаздача ЦК УсеЛКСМ (дакладчык тав. Косараў) і даклад аб нацыянальна-культурным будаўніцтве ў Савецкім Саюзе і задачы УсеЛКСМ (дакладчык т. Джавахідзе).
3. Справаздача дэлегацыі УсеЛКСМ у выкананне КІМ (дакладчык т. Хітараў).
4. Колгаснае будаўніцтва і задачы комсамолу ў вёсцы (дакладчык т. Салтанаў).
5. Аб рабоце сярод дзяцей (дакладчык т. Север'янава).
6. Выбары.

ЦК УсеЛКСМ прапануе ўсім арганізацыям УсеЛКСМ пры-дзяліць тэрмінаў мясоцых канферэнцый і зьездаў кірава-цым даным рашэннем ЦК УсеЛКСМ.

Сэкратар ЦК УсеЛКС М КОСАРАЎ.

Нямецкі ўрад гарантуе новыя крэдыты СССР

БЭРЛІН, 31. „Берлінэр Тагеблит“ паведамляе аб новай гарантыі, прад-стаўленай нямецкім урадам у забя-спечанне савецкіх крэдытаў. Газета ўказвае, што адзін з дэкрэтаў прэ-зідэнта Гіндэнбурга, выданых на падставе 48 параграфа, упэўнаваж-вае міністра фінансаў прыняць на слабе з мэтай заахвочвання нямец-кім замежным гандлем гарантыю крэдытаў на экспартным зьездзям да 350 мільярдаў марак.

—Тым самым, той гарантыіны фонд, які меўся да гэтага часу па

крэдытаванню замежнага гандлю, павялічваецца ў два разы. Газета зазначае, што ў асноўным гутарка ідзе аб прадстаўленні сродкаў для пашырэння гандлю з СССР. „Да гэтага часу,—піша газета,—для са-вецкага гандлю было прадстаўлена гарантыі каля 100 млн. марак. Зараз мяркуецца яшчэ шырай раз-гарнуць нямецка-савецкі гандлёвы зносіны, каб даць нямецкай пра-мысловасці магчымасць атрыманні савецкіх заказаў“.

Пол шчэ шукае в'йсё я ў „п'яным бюджэце“

ВАРШАВА, 1.—У метах павы-шэння дзяржаўных прыбыткаў польскі ўрад паставіў выпусціць у продаж гаралку ў невялікай па-судзіне, што разлічана на павлі-

чэнне спажывання гаралкі. Опові-дчыны дзяржаўных прыбыткаў, што нісудчыны спадзяюцца выратаваць становішча пры дапамозе „п'янага бюджэту“.

Ніводнага коласа, няпрыбранага з поля!

Рушым лавіны ўдарных брыгад на дапамогу колгасам і бядняцка-серадняцкім гаспадаркам ва ўборцы ўраджаю

Да чаго даводзіць работа бяз мас

Комунары „Іскры Леніна“ праз галовы сваіх кіраўнікоў абвясцілі сябе ўдарнікамі па ўборцы

Комуна „Іскра Леніна“, Шумянскага с-с, Віцебскага раёну ўборачную кампанію сустрапае зусім непадрыхтаванай.

Комунары ў падрыхтоўчай працы ня ўдзельнічалі. Старшыня комуны Касанаў лічыў непатрэбным удзел комунараў у падрыхтоўцы да ўборкі. Калі-ж пачалася ўборка, дык велікія іскры выліліся прарывы ў гэтай рабоце, якія зьявіліся дзякуючы таму, што ўся падрыхтоўчая праца вялася адным старшынёю комуны.

У комуне поўная адсутнасць арганізацыі працы на час ўборкі, непадрыхтаваны кваліфікаваныя працаўнікі, якія-б працавалі на машынах, не арганізаваны ремонт машын на полі, ня прызначаны ўсе працадольныя члены комуны да працы. Так, напрыклад, жонка Ка-

санава жыве паўтара гады ў комуне і нічога ня робіць, што дае дрэўны прыклад іншым жанчынам.

Аграном Цітаў да складання пляну ўборачнай кампаніі ў комуне адвёўся халатна і нават на шкодніцку. Ён ня ўлічыў, што гаспадарцы прыдадзены садова-гародніцкі напрамак.

Плян складзены толькі на ўборку палёвых культур, а агароду 27 га і саду 20 га зусім выкінуты з пляну.

Плянам не адзначана калі пачынаецца і калі павінна скончыцца ўборка тэй ці іншай культуры.

Замест таго, каб плян іскрава даў канкрэтную дапамогу ў вырашэнні пытанняў недахопу рабочых рук, Цітаў абмежаваўся толькі агульнымі непатрэбнымі словамі.

Праўленне комуны да складання пляну аднеслася таксама галавацкія. Яно ня вынесла яго на абмеркаванне сходу комунараў.

Інаш да гэтага пытання падышоў сход комунараў. Іны патрабавалі абгаварэння пляну і вынеслі наступную пастанову:

„Паведаміць Віцебскі РВК, што аграном адносіцца выдбайна да складання пляну, а гэта выклікае зрыў ўборкі. Прасіць РВК аб прыслалі ў тэрміновым парадку агранома для складання канкрэтна-практычнага пляну ўборкі.

Для звышчнення дапушчаных прарываў ва ўборцы ўсе комунары абвясчаюць сябе ўдарнікамі, які адмовіліся на час ўборачнай кампаніі ад дзён адпачынку, працоўны дзень у часе ўборкі павінен працягвацца з 5 гадзіны раніцы да 9 гадзіны ўвечары з перапынкам на абед. Арганізуюцца ва ўдарныя брыгады з мэтай ве ўці бязлітасную барацьбу з прагульшчыкамі і гультайствам“.

Гэтая пастанова пачала ўжо ажываюцца практычна ў жывіцы. 28-га ліпеня ў дзень адпачынку брыгада касцоў у ліку 22 чал. з песьнямі прынялася за касць сенажаці. Вялікую актыўнасць працягваюць у гэтым напрамку 50 гадзін і старэйшыя комунары. Вынікі значна палепшыліся: уздым вытворчасці, лепшая якасць і г. д.

Брыгадзір „Чырвонай Зьмены“ Лук'яновіч.

Колгас „Чырвоная Зьмена“ паспяхова закончыў уборку сенажаці і жыта

Колгас „Чырвоная Зьмена“ першым у Рузінскім с-савеце. Сьмілавіцкага раёну паспяхова закончыў уборку сенажаці і жыта і зараз прыступіў да ўборкі яравых культур. Уся праца праводзілася ўдарным парадкам.

Колгаснікі „Чырвонай Зьмены“ дапамагаюць індывідуальным бядняцка-серадняцкім гаспадаркам у павядзеньні ўборкі.

РЫГОР МАЛАТОЎ.

З уцёй рашучасцю выправіць прарывы

Галавацкі з Вульскага РВК сарваў падрыхтоўку да ўборкі

Толькі 16-га ліпеня пачеў Вульскага райвыканкому абгаварыць плян ўборачнай і асення-пасеўнай кампаніі ў раёне. А ў гэты час на ўсім раёне разгарнуўся ўборка сенажаці і пачалася ўборка жыта.

Старшыня колгасаў і сельсаветаў з уцёй рашучасцю асузілі галавацтва РВК, галавацкі з РВК стараўся замазаць сваё галавацтва „об'ектыўнымі“ прычынамі.

Галавацтва рабінных кіраўнікоў, бязумоўна, адбілася на ўборцы ўраджаю. Соц. спарторгніца і ўдарніцтва пры ўборцы ў колгасам не праводзіцца.

Прывадаваныя таварышы з прэзыдыуму РВК для дапамогі сельсаветам і колгасам у правядзенні ўборачнай кампаніі яшчэ ня выехалі на месцы. Пляны ўборачнай кампаніі ня былі даведзены да паселішч, сельсаветаў і колгасаў.

Райколгасава не забяспечыў і згасы машынамі. Ремонт машын да ўборачнай кампаніі не ва ўсіх колгасам („Победа“, імя Крупскай і інш.) быў наладжан.

Профсаюзы на ўборачнай кампаніі ніякага ўдзелу ня прымаюць.

Райком комсамолу таксама плянецца ў хвасце і ня стаў на чале мобілізацыі комсамольцаў і працоўнай моладзі на ўборку. Ёсць шэраг фактаў, калі комсамольцы ў колгасам ганебна паступаюць ў хвасце, пакідаюць недаробленую работу (колгас „Асвета“) за іх праўленне штрафуюць як шкодніцаў.

Жывога кіраўніцтва ячэйкамі з боку РВК ЛЭСМБ няма.

Райком КП(б)Б таксама ня ўдарыў сваёчасова па тых, хто зрывае ўборачную кампанію.

Юнкор.

Працоўныя Лагойску дапамагаюць колгасам убіраць ураджай

Агульны сход саюзу Рабземлес і савгандальслужачых Лагойскага раёну вынес пастанову, каб усе выхадныя дні працаваць у колгасам.

28 ліпеня 125 чалавек працоўных мястэчка (рабочыя, служачыя, саматужнікі) зрабілі першы выхад у колгасы імя „Дзяржынскага“ і „Лепшая Доля“.

За гэты дзень апамаглі колгасам зжаць 8 гектараў жыта, скасіць 3 гектары сена і зьвесці каля 300 пудоў наюшыны.

Г. Раскін.

Дапамагаем колгасам

Жылцкая ячэйка ЛЭСМБ, Бабруйскага раёну, з наступленнем ўборачнай кампаніі абвясціла слабе ўдарнай і разбілася на тры ўдарныя брыгады.

У колгасы наладжваюцца сістэматычныя выходы комсамольцаў сумесна з беспартыійнай моладзью. За ўвесь час было зроблена каля 10 выходаў. Так, напрыклад, тры выходы былі зроблены ў колгас „Чырвоны Працоўнік“, — данамаглі

выкапаць сілосную яму і зграбсці 8 гектараў сена. У колгас імя „Сталіна“ зроблена 6 выходаў, — выкапана дзве сілосныя ямы, з якіх адна ўжо амаль закладзена зялёнай масай. Складзены стог сена 500 пудоў, зграблена звыш 10 гектараў сена і зжата 4 гектары жыта. У колгасе „Заветы Ільіча“ зграблена звыш 10 гектараў сена.

А. Раманюк.

Забяспечыць шпаркія тэмпы хлебазагатоўак

Пастанова ЦК УсеКП(б) ад 26 ліпеня павінна канцэнтравань вакол хлебазагатоўак увагу і сілы ўсяе партыі. Пастанова ЦК высювае зусім канкрэтыя задачы ня толькі перад арганізацыямі, якія непасрэдна вядуць хлебазагатоўкі ЦК лічыць, што „рашучай умовай поспеху хлебазагатоўчай кампаніі зьяўляюцца актыўнае, як і ў мінулым годзе, кіраўніцтва хлебазагатоўкамі з боку партыйных арганізацый“. Каб забяспечыць сапраўдны поспех кампаніі, неабходна ўзяць з першых-жа дзён высокі тэмпы загатоўак. Гэтага пакуль што і ня было. Мінула ўжо звыш двух месяцаў, як пачалася загатоўка, і аля месяца з моманту ўступлення рады паўднёвых раёнаў Саюзу ў операцыйную абытву хлебазагатоўкам. І, ня глядзячы на такі вялікі тэрмін, ні наша загатоўчая сымста (Хлебная коопэрацыя), ні іншыя арганізацыі яшчэ не пераклочыліся на хлебазагатоўкі, тэмпы адстаюць ад рэальных магчымасцяў. Ф кты гавораць аб тым, што ў большасці выпадкаў тры дні мы робім тое, што трэ было-б зрабіць у адзін дзень. Усе пытанні хлебазагатоўак могуць быць вырашаны толькі пры самай напруж най увазе ў іх арганізацыяў, пры мобілізацыі да канца ўсіх рэсурсаў, пры арганізацыі шырокай грамадзкасці вакол тэхнічнага

ўзброення хлебазагатоўчай кампаніі. У падаўляючай большасці выпадках вясельце, слабасць і павольнасць у рабоце выходзяць з недаацэнкі к сучаснай кампаніі, пераважна прыячых умоў для хлебазагатоўчай кампаніі, недаацэнкі касьцяў у адзінлічым сектары выніку, — вёска яшчэ не арганізавал вакол хлебазагатоўак, грамадзкія сілы не мобілізаваны вакол важнейшай кампаніі. Значную тут іграе і праўленне сапраўды правага опартунізму на практыцы ў падрыхтоўцы, так і ў правядзенні хлебазагатоўчай кампаніі.

У той-жа час кісавы вораг — спекулянт і антысавенк і эле разгорваюць амуу лі аману самую шырокую, тайную і яўную бот, накіраваную на дэарганізацыю і зрыў хлебазагатоўчай кампаніі пачае прабуе самай дасканалай арганізацыі ўсіх колгасных сіл усёго батрацка-бяд-яцкага і сэрцага актыву. Пачатак хлебазагатоў дае ўжо шэраг трывожных паказчыкаў чаму павінны быць прыняты зараз усе зах ды для таго, каб забяспечыць хуткія тэмпы хлебазагатоўчай кампаніі, якія-б забяспечылі поўнае выкананне гадовага пляну загатоўак у вызначны тэрмін.

(Права)

З воня падрыхтоўка 50000 комсамольцаў і тэхнікаў

ЦК УсеЛКСМ і ВСНГ СССР у бягучым годзе вырашылі арганізаваць завочную падрыхтоўку 50.000 інжынераў і тэхнікаў з членаў УсеЛКСМ, якія працуюць у прамысловасці і ва транспарце. Тэрмін навучання для тэхнікаў 2 гады, а для інжынераў — 3 з паловай гады.

Завочнікам будучы прадстаўляць бясплатныя падручнікі і ільгот. Прадугледжваюцца выдатныя завочнікаў, па меры магна ня ведаў, на работу вышэйшай кваліфікацыі з разьлікам, канца навучання таварышамі магі пасады тэхнікаў і інжынераў.

3-га жніўня, а 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканні рэдакцыі „Чырвоная Зьмена“ (Барла Маркса 38)

АДБУДЗЕЦА НАРАДА аб становішы нарыхтоўкі ШЭРСЬЦІ ў БЕЛАРУСІ

На нараду выклікаюцца т.т. Эйдэльман і Брыль (Белдзяржбуд), Сладзін („Адраджэньне“), Альтман („Энергія“).

На нараду запрашаюцца спецыялісты па справе ШЭРСЦІ.

РЭДАКЦЫЯ

Весті з Н

Гэроічнае наступленне чырвоных чысьцей

Дзесяцітысячны атрад Чырвонай арміі паспяхова наступае на Нанчан і Цзян

Раёны Люанчжоў, Шучэн і Лючжоў у руках паўстанцкіх атрадаў

Ангельскія цвёрдалобія адкрыта пагаварваюць аб магчымасці ўмяшаньня Англіі ва ўнутраныя справы Кітаю. Концэнтрацыя ваенна-марскіх сіл Імпэрыялістычных дзяржаў у водах Янцзы працягваецца

Ангельскія цвёрдалобія б'юць трывогу

ЛЕНДАН, 30. Ангельскі друк б'е трывогу з прычыны поспеху Кітайскай Чырвонай арміі.

Газеты перапоўнены ўсякімі хлуськавымі весткамі аб зьверствах і жахах, якія быццам утвараюць камуністы ў Чанша.

Адвечваючы ваеннае становішча, ангельскія газеты надзвычайна ўсхваляваны непазьбежным пераходам Ханькоў ў рукі Чырвонай арміі. Газеты адкрыта гавораць аб магчымасці ўмяшаньня Англіі ва ўнутраныя справы Кітаю, імгненна загадаў падрыхтаваць грмадзкую думку да гэтага.

Газеты вітаюць абстрэл Чанша з боку амерыканскай кананеркі. У выніку абстрэлу гораду зроблены вялікія зруйнаваньні і забіта каля 50 чывонаармейцаў.

Найкітскія войскі ня ў сілах аказаць супраціўленьня чырвоным часцям

ШАНХАЙ, 30. Згодна наступачых вестак сярэдняе дачэньне Янцзы становіцца арэнай буйнейшых падзей.

Упартае прасоўваньне чырвоных прымусіла замежны друк, асабліва ангельскі, біць трывогу. У напра-

мку да Цяньцзю (на поўначы правінцыі Цзянсі) трыма калёнамі рухаюцца буйныя часткі кітайскай Чырвонай арміі, якія да гэтага часу аперавалі па возеры Поян (на поўначы Цзянсі).

Частва гэтых войск ужо дасягнула Нанчана. Большасць Чырвоных войск, якія прымаюць удзел у гэтых операцыях дасягае 10.000 байцоў. Замежныя газеты лічаць, што напкітскія войскі ня ў сілах аказаць супраціўленьне Чырвоным часткам.

Дакладных вестак аб становішчы ў раёне Нанчана (сталіцы правінцыі Цзянсі) ня маецца. Першапачатковыя весткі аб пераходзе Нанчана ў рукі рэвалюцыйнай арміі не паддывяржаюцца. Пакуль наступваюць весткі аб тым, што Чырвоныя чысьці абкружаюць Нанчан, які знаходзіцца ўжо ў 20 мілях ад гораду.

Ваеннае становішча ў правінцыі Хубэй

ШАНХАЙ, 31. Ва Уханьскіх гарадох (Учан, Ухач і Ханькоў, правінцыя Хубэй) уведзена ваеннае становішча.

Жандары ўтвараюць шматлікія арышты. Шасьцёра арыштаваных, запозараны ў прыналежнасці да кампартыі, безадачна па чыя арышту расстраланы. На японскай кон-

цэсі будуюцца драцьяны джаньні.

ШАНХАЙ, 31. Концэнтрацыя ваенна-марскіх сіл імпэрыялістычных дзяржаў у водах Янцзы працягваецца. У Цянь-Цзян накіравана канскае судно.

Раён Люанчжоў, Шучэн і Лючжоў у руках „станцаў“

ШАНХАЙ, 31. На паўночным захадзе ў Шанхаі (ангельскія весткі) шырока разгарнула паўстаньне сялянства.

Увесь раён Люанчжоў, Шучэн і Лючжоў (у 130 кіламетрах на ад сталіцы правінцыі Цзянсі) знаходзіцца ў руках паўстанцкіх атрадаў, якімі кіруюць кому-

Наступленне на

ШАНХАЙ, 31. З правінцыі Цзянсі паведамляюць аб наступе 10.000 атрада Чырвонай арміі на горад Цзян—буйнейшы страцэнтр у правінцыі Цзянсі кіліметрах на поўдзень ад Нанчана.

Наступленне вядзецца адначасна з пяці пунктаў. Пацноўнае міністэрыяльная газета „Шанхай“ паведамляе аб значным роснаўнасці атрадаў Чырвонай арміі ў Хубэй.

ПАЗЫКА--ПАСКОРЫЦЬ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЮ КРАІНЫ

Пакажам лепшых, падцягнем адстаючых

Дзяржбуд з поспехам рэалізуе пазыку

Пытаньне аб пазыцы «Пяцігодка—у чатыры гады» на аб'ектах майстэрнях Дзяржбуду сваёчасова абгаварвалася на бюро партыі і прафактыве і на агульным сходзе рабочых. Дзякуючы добра праведзенай падрыхтоўчай працы рэалізацыя пазыкі праходзіць паспяхова. Падпіска на пазыку ахоплена ўсе 100 проц. рабочых за выключным асоб, якія знаходзяцца ў адпачынку. Агульная сума падпіскі дасягае больш 5000 рублёў, што складае больш 100 проц. двухтыднёвага заробтку.

Насьценгазета пры майстэрнях прымае актыўны ўдзел у асьвятленьні кампаніі. Штодзённа ў «кутку Падпісчыка» асьвятляецца ход падпіскі. Майстэрні ўступілі ў сацспарбніцтва з шпачынаю фабрыкаю.

Мен. Акр. Ашчадкасы:—Добра ідзе праца на рэалізацыі пазыкі і наогул папулярнасьці дзяржкредыту ў колектыве Мен. Акр. Ашчадкасы. На ініцыятыве Камсоду з'арганізавана ўдарная група на правярцы выйгрышаў. Ударнікі ў свае выхадныя дні прымаюць удзел у дапамозе фіаганам і крэдытным установам па абследаваньні і інструктажы нізавга комсоду. Камсодам з'арганізаваны даведачны стол, які працуе штодзённа ад 5 да 9 гадзіны ўвечары. З ліку 104 чалавек падпіска ахоплена 89, альбо 86 проц. Падпісаліся на пазыку на 5000 руб., што складае 52 проц. месячнага заробтку колектываў. Камсод уступіў у саборніцтва з Дзяржбанкам і заводам Бальшавік.

Хто адстае?

Аўтатранспорт.—Слаба праведзена падрыхтоўчая праца да кампаніі ў колектыве Аўтатранспарту. Яшчэ па гэты час там няма Камсоду. МК і партыяка не звяртаюць належнай увагі на гэтую важную працу. З агульнага ліку рабочых і служачых на пазыку падпісалася толькі 325 чалавек на суму 6.355 рублёў,—22 проц. месячнага заробтку. Рабочыя майстэрняў уступілі ў саборніцтва з шоферамі, але вынікаў саборніцтва яшчэ ня відаць. Ніхто ня кіруе гэтай працай. Насьценгазета не мобілізавала вакол сябе сьценкараў, актыўна колектыву і грамадскую думку вакол пытаньня рэалізацыі пазыкі.

Завод «Энэргія».—Слаба разгорнута праца на ахвону рабочых пазыкай на заводзе «Энэргія». З агульнага ліку рабочых у 950 чад. падпіска ахоплена 557 рабочых,—на 55 проц. месячнага заробтку. На гледзячы на тое, што па ўсіх пэрах праведзены сходы і гутаркі аб пазыцы, вынікі падрыхтоўчай працы незадавальняючыя. Фабкам і партыяка павінны больш разгарнуць растлумачальную працу, мобілізаваць вакол сябе актыўна заводу. Рэдкалегія павінна ўрэшце ўзяцца за кіраваньне сацспарбніцтвам і сачыць за ходам падпіскі. На заводзе «Энэргія» павінен быць забяспечана 100 проц. ахон рабочых пазыкай.

Малочны завод.—На малочным заводзе да 24-га ліпеня зусім ня было камсоду, а таму ніякай працы на дзяржкредыту не праводзілася. Слаба ідзе растлумачальная праца аб пазыцы, у выніку чаго слаба праходзіць падпіска. З 45 рабочых на пазыку падпісалася толькі 27 чалавек, або 60 проц., на суму 1.610 рублёў, што складае 45 проц. агульнага заробтку. Аб сацспарбніц-

тве на заводзе зусім ня чуваць. Насьценгазета ня цікавіцца пытаньнем пазыкі.

Кафельны завод.—Падпіска на пазыку па кафельным заводзе праходзіць неарганізавана. Ні партыяка, ні МК, ні Камсод ходам кампаніі ня кіруюць. Падпіскай дагэтуль ахоплена 64 проц. рабочых на суму 1645 рублёў, што складае 41 проц. месячнай заробтнай платы. (4.000 рублёў). На заводзе адчуваюцца нездаровыя настроі, на што аднаведныя арганізацыі рэагуюць неспячыва. Наогул рэалізацыя на заводзе праходзіць самадэкам, без належнай папярэдняй падрыхтоўкі. Зусім адстае агітацыйна-растлумачальная праца.

Хлебазавод МЦРК.—Кампанія па рэалізацыі на Хлебазаводзе МЦРК да апошняга часу праходзіла незадавальняюча. З агульнага ліку рабочых—170 чалавек ахоплена падпіскай толькі—40 чалавек (23 проц.). Дзякуючы разгортаньню растлумачальнай працы, рэалізацыя пазыкі за апошні час значна паліпшаецца. Неабходна ахапіць 20 сазоннікаў, якія яшчэ не ахоплены падпіскай.

Гэты падцягваюцца

НКФ.—Падпіска на НКФ праходзіць здавальняюча. З агульнага ліку служачых—далі 100 чалавек,—на пазыку падпісалася 84

чал, што складае 84 проц., на суму 9.415 р. 15 служачых падпісаліся на месячны заробтак. Старожка НКФ атрымоўвае 30 руб., а падпісалася на 50 рублёў. Колектыву НКФ уступіў у саборніцтва з заводам «Энэргія» і цэлым шэрагам устаноў, а таксама ўваў шэфства над Сьмлявіцкім раёнам для дапамогі ў правядзеньні растлумачальнай працы. Зараз кампанія ў падшэфным раёне праходзіць драмна, але Камсод чамусьці на гэта не рэагуе.

Белпапера. Пытаньне аб пазыцы сваёчасова абгаварвалася на МК, Камсодзе і агульным сходзе. У склад Камсоду абраны працадольны і актыўны таварышы. На 28-е ліпеня, з агульнага ліку служачых—52 чалавекі, падпісалася 41 чалавек на суму 4.470 руб. Агульная сума падпіскі складае 60 проц. месячнай заробтнай платы. Шмат служачых падпісваюцца болей як на 2-х тыдзень за аботак. Камсодам з'арганізавана дошча з паказальнікам ходу падпіскі. Добра ажыццяўляецца грамадзкі кантроль.

Дзякуючы таму, што парт. і чэйка аддае належную ўвагу рэалізацыі пазыкі «Пяцігодка ў чатыры гады», сярод колектыву Белпаперы забяспечана паспяховае іе правядзеньне.

Бірінштэйн.

Прыклад—вары перайманьня

Комсамольская ячэйка пры Дзяржгаздалбеле ўспяшчывае вялікую важную рэалізацыю пазыкі «Пяцігодка ў чатыры гады».



Тав. Наумчык

у чатыры гады» і парашыла дапамагчы сваім удзелам лепшаму выкананьню гэтай задачы. Шляхам сацспарбніц-

тва ячэйка прыступіла да рэалізацыі пазыкі. На сёньнешні дзень мы маем на тупнявы вынік: Падпіска ахоплена 100 проц. комсамольцаў за выключным чатырох, якія знаходзяцца ў а'ездзе. Падпіска дасягнула 1525 р., што складае 125 проц. месячнага заробтку.

Рабочы вылучыў комсамольцаў таў Наумчык заявіў, што паспяхова рэалізацыя пазыкі і неабходна дапамагчы партыі выканаць «Пяціго ку ў чатыры гады», а таму ён і пазыку дзяржаве 325 рублёў, што складае ад 300% ад месячнага заробтку. Працу па рэалізацыі пазыкі комсамольская ячэйка выдэ пляхам сацспарбніцтва на п'ясобных прадпрые ствах Дзяржгаздалбеле. Комсамольская ячэйка Белдзяржгаздалбеле выклікае на саборніцтва комсамольскія колектывы вазову «Комуняр», Дзяржплану і ячэйку Наркамгаздалбеле.

Шмунаер і Кац.

Мы рэалізуем

Жыліцкая ячэйка КСМ, Бабруйскага раёну па-ударнаму ўзялася за рэалізацыю пазыкі «Пяцігодка ў чатыры гады».

28-га ліпеня ўвечары пасыла працы па ўборцы ўрадкаю адбыўся агульны сход ячэйкі сумесна з рабочымі і служачымі савгасу Ж.лічы і школы сельс.а-гаспадарчага вучыства, на якім быў зроблен даклад аб значэньні пазыкі ў нашай народнай гаспадарцы і ўмовах яе рэалізацыі. Пасля дакладу прысутныя актыўна ўзяліся за рэалізацыю.

—Я падпісваюся на 150 проц. сваёй заробтнай платы,—заявіў за-

гадчык савгасу ав. Баравіцкі.—І выклікаю такіх-та і такіх-та.

Выкліканы Баравіцкі ім у сваю чаргу падмаміліся, прым лі выклік і выдэкалі іншых. І такім чынам большасьць прысутных на сходзе пляхам сацспарбніцтва актыўна правяла падпіску. Агульная сума падпіскі—1910 рублёў.

Прысутныя на с'одзе рабочыя і служачыя выклікалі на сацспарбніцтва Бабруйскага савгасу-гарчы пітомнік, савгас Дайнічава Бабруйскага раёну, савгас «Чырвоны Бераг» Жлобінскага раёну, і савгас «Абалава» Рагачоўскага раёну пасяледаваць іхнаму прыкладу. Кацарынін.

Зараз-жа ўзяцца за справу

Кампанія па рэалізацыі пазыкі «Пяцігодка—у чатыры гады» у Рэчыцы фактычна толькі пачынае ізго твацца. Шэраг арганізацый не дацэньвае важнасці гэтай кампаніі.

Напрыклад старшыня раённай камісіі, старшыня райвыканкому Герасіменка не зьявіўся на вызначаную канфэрэнцыю Райкамсоду, дзе ён павінен быў абавязкова прысутніаць.

На прадпрыемствах толькі пачынаецца растлумачальная праца. Некаторыя фабзавмязьскомо інд'яінда адносяцца да справы (Леса-завод імя Томскага) райком партыі і комсамолу з свайго боку ніякай дапамогі ячэйкам не аказвае, а апошнія... чак юць дырэкту.

Справа з распаўсюджваньнем пазыкі на раёне знаходзіцца ня ў лепшым

становішчы. Па словах інспектара Дзяржбанку, у раёне пакуль што нічога ня робіцца. З сэрвай рэалізацыі пазыкі больш менш добра сярод будаўнікоў. За некалькі дзён тут падпісаліся на 3000 руб.

Рэчыцкім арганізацыям і ў прыватнасці комсамольскай неабходна зраз-жа ўзяцца за справу. Нядабайным адносінам да гэтай важнай кампаніі тэба пакласці капец.

Брыгадзёр «Ч.З.» М. Рэчыцкі.

Праца наладжана

Барысаў. «Чырвоная Барызіна». Па ініцыятыве партыянага і комсамольскага колектываў, рабочыя сярнічных фабрык на агульным сходзе рашылі падпісацца на пазыку «Пяцігодка—у чатыры гады» ў разьмеры іх двухтыднёвага заробтку а таксама рашылі перадаць на хаваньне дзяржаве 3-ю пазыку.

Саламон Гувавіч.



Спаборніцтва па футболе на вайсковай спартаніядзе ў Мені

Чырвоным лугам

Схадзеце ў Крымвышук

Група рабочых у складзе т. т.: Б. Пярэзьмана, Брэслава, Зяльдовіча С. і Боршча Г., якая была звольнена з Менскай боіні ў сувязі з некаторым скарачэньнем працы, даведалася, што Менская кандэіцэрская ф-ка адчыніла курсы для перакваліфікацыі беспрацоўных і што біржа працы штомесячна пасылае на гэтыя курсы групы рабочых, падала заяву і анкетны для наступленьня на гэтыя курсы. Анкетны былі пасланы для заверкі ў савоз харчавікоў, пасля гэтага іны былі зноў перададзены на біржу працы. На біржы рабочым прапанавалі пакінуць анкетны і сказаці, што іны будуць выкліканы ў патрэбны час. З вялікай нецярплівасьцю чакалі рабочыя таго часу, калі іны змогуць зноў пайсьці на працу. Прайшло некалькі дзён. Ніякіх наведаньняў ня было. Рабочыя ідуць у савоз, але той без біржы ня можа паслаць на працу і адсылае іх зноў на біржу. На біржы зноў пачынаюць абядаць. У абядаках праходзіць 2 тыдні, а рабочыя увесь час ходзяць беспрацоўнымі.

І жаўны Біржа Працы павінна была згодна дагавору, прадставіць фабрыцы пэўную колькасць рабочых. Тэлефона пачынаюць сваю справу, — кандэіцэрская фабрыка

звоніць на біржу: прысылаіце 1-га патрэбных людзей, бо зрываецца праца курсаў. Біржніц у савоз—прысылаіце працініка. Потым зноў звоніць аднаму і так беспераніцку. Ніціку,—анкетны недзе згубіліся. Нілі пытаць у працаўнікоў абале і там ня леші. Супраціпасылаюць адзін да аднаго, прысецца ў паперах.. Анкетны неходзяць.

Калі рабочыя звярнуліся да Думлера, загадчыка біржай, аб справе з анкетамі, ён даў зумелы і «вычэрпваючы» адзі— Схадзеце ў Крымвышук там папсукайце анкетны..

Такі адказ дае загадчык савоза, Думлер, які ў сваёй ішчэнай працы павінен увесь час маць неспую сувязь з рабочысай, які сам павінен ведаць барацьба з дэганіяй і бюракрамам датычыцца яго таксама.

Неабходна ў тэрміновым радну вырашыць справу з сымкай гэтых таварышчых курсаў і спыніць ганебную ганіну. Тав. Думлеру трэба вуныцца, як адназваць рабочыа калі ён не навучыцца, неабходна, каб аднаведны ганы навучылі.

Яшчэ ня думалі пачынаць

На заводзе «Энэргія» падрыхт.уча-масавая праца да прызыму не праводзіцца. Завадзкія камітэты не зрабілі яшчэ вучоту дапрызыўнікаў 1908 году. Праца бюро даведка зусім не разгорнута.

Комсамольская арганізацыя заводу ня склікала яшчэ сходаў комсамольцаў, якія прызываюцца ў Чырвоную Армію. Таму большасьць прызыўнікоў і заводзкая моладзь зусім сла-

ба асьведомлены аб гэтым прадстаячага прызыму.

Гэтая нядабайнасць да найшай палітычнай камікладзе ганебную пляму грамадзкія арганізацыі за «Энэргія».

Комсамол павінен зарэзрабіць круты паварот у гэтай працы.

Брыгадзёр АК ЛН Арыстаў і Пархом

Адказны рэдактар—Рэдкалегія

Менская Профтэхшкола агнятравалага судайніцтва

ПАВЕДАМЛЯЕ

што ПРЫЁМ ЗА ЯЎ УТВАРАЕЦЦА гэ 10 жніўня

Правілы прыёму згодна даведніка НКА

Заявы накіроўваць па адрасу: Менск, Міхайлаўская, 4. Прантыка профтэхшкольцаў прадоўжана па 1-ае верасня. На заняткі павінны зьявіцца і 1-му інструмента.

Адміністрацыя.

у ВЕРАСЬНІ УВАГА! у ВЕРАСЬНІ

Х-ты ЗЬЕЗД КОМСАМОЛУ БЕЛАРУСІ

Падрабязна матар'ялы да зьезду будуць асьвятляцца толкі на старонках газэт:

«Чырвоная Зьмена» і «Юнгерабзйтэр»

Падпісься сваёчасова на газету сам і завярбуй таварыш